

БОЛЬ У СУСТАВАХ. АД ЧАГО?

На «прамую лінію» «Звязды» мы запрасілі загадчыцу нейралагічнага аддзялення Медыцынскага цэнтру МТЗ, кандыдата медыцынскіх навук Святлану Яўгенаўну РОУДА. Дарчы, наша госця ў сваёй медыцынскай практыцы выкарыстоўвае і такі нетрадыцыйны метад, як апітарэзія — лячэнне з дапамогай прадуктаў пчаларства. Пры гэтым дамагаецца паспяховага эфекту ў лячэнні захворванняў касцева-мышачнай і перыферычнай нервовай сістэмы, сардэчна-сасудзістых паталогій.

«Прамая лінія» адбудзецца **СЕННЯ 3 16.00 ДА 17.30** па нумарам 8 (017) 292 38 92 і 292 38 21.

Беларусь зацікаўлена прадэманстраваць сусветнай супольнасці дасягненні ў развіцці ІКТ

Беларусь зацікаўлена ў тым, каб міжнародная супольнасць па заслуга ацаніла дасягнуты нашай краінай высокі ўзровень развіцця інфармацыйна-камунікатывых тэхналогій. Аб гэтым заявіў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з генеральным сакратаром Міжнароднага саюза электрасувязі (МСЭ) Хамадунам Турэ.

«Высокія тэхналогіі — аблічча любой краіны. Таму мы зацікаўлены, каб вы, наведваючы Беларусь, убачылі наш узровень і ўзровень нашых суседзяў», — сказаў Прэзідэнт.

«Мы гатовы прадаставіць вам усю інфармацыю, што цікавіць вас», — Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што інфармацыйныя тэхналогіі з'яўляюцца важнейшым складальнікам жыцця грамадства і дзяржавы.

У сваю чаргу Хамадун Турэ адзначыў, што бачанне перспектывы глабальнага развіцця ІТ, выказанае Прэзідэнтам Беларусі на Сусветным саміце па пытаннях інфармацыйнага грамадства ў Жэневе ў 2003 годзе, жыццёвае і актуальнае.

Кіраўнік МСЭ падзякаваў Беларусі ў асобе кіраўніка дзяржавы за сур'ёзную падтрымку яго кандыдатуры пры выбары на пасаду Генеральнага сакратара гэтай арганізацыі.

«Я перакананы, што Беларусь пацярдждае свае жыццёвыя і канструктыўныя заявы канкрэтным дзяржавам па развіцці інфармацыйнай прасторы», — сказаў генеральны сакратар МСЭ. Паводле яго слоў, Беларусь мае прагрэсіўныя дасягненні ў сферы інфармацыйна-камунікатывых тэхналогій. У Беларусі самы высокі ў СНД узровень пакрыцця тэрыторыі мабільнай сувяззю (89 працэнтаў). Акра-



Вербная надзея ў Калінкавічах

Фота: Аляксандр КЛЕПЕШЧУКА

«КАНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦЫЯЙ ПРАГРАМ ІМПАРТАЗАМЯШЧЭННЯ ПАВІНЕН БЫЦЬ ЖОРСТКІМ»

Інтэрв'ю намесніка старшыні Камітэта дзяржаўнага кантролю А.В. Агеева

— Аляксандр Віктаравіч, з чым звязана, што Камітэт дзяржаўнага кантролю вывучае выкананне праграм імпартазамяшчэння, ушчыльную займаецца пытаннямі паставак імпартнай прадукцыі ў рэспубліку, стварэннем імпартазамяшчальных вытворчасцяў?

— На працягу апошніх гадоў, нягледзячы на меры, што прымаюцца ўрадам, сальда знешнегандлёвага балансу складалася не на карысць нашай эканомікі. За мінулы год сальда аказалася самым незадавальняючым і складала мінус 2,7 млрд долараў ЗША.

Няма неабходнасці тлумачыць, што нам патрэбна вырабляць больш прадукцыі, якая павінна быць канкурэнтаздольнай, якую будучы з задавальненнем купляць як на ўнутраным рынку, так і за межамі нашай краіны.

Адной з асноўных прычын адмоўнага сальда з'яўляецца рост імпарту тавараў, прагнозы паказчыка якога сістэматычна не выконваецца ўжо некалькі гадоў.

У 2007 годзе прагнозы паказчыка росту імпарту тавараў не выкананы ўсім аб'ёмнымі і Міністэрствам прамысловасці, Міністэрствам архітэктуры і будаўніцтва, канцэрнамі «Беллеспаперпрам», «Белнафтахім» і «Белдзяржарчпрам». У выніку ўзвешана ў рэспубліку тавараў на суму каля 4,4 млрд долараў ЗША звыш чаканага аб'ёму імпарту.

Сёння ў рэспубліцы існуе дзяржаўная палітыка ў галіне імпартазамяшчэння, створана неабходная правая база. Як і ва ўсім свеце, у Беларусі будавана сістэма мераў мытна-тарыфнага і нетарыфнага рэгулявання імпарту. Здавалася б, «непартэрнаму» імпарту пастаўлена заслона на ўзроўні дзяржавы. Аднак вынікі пакуль вымушчаюць жадаць лепшага.

— Але ж дзейнічае дзяржаўная праграма імпартазамяшчэння, распрацаваны рэгіянальныя і галіновыя праграмы, якія па ідэі павінны садзейнічаць скарачэнню імпарту і павелічэнню выпуску айчынай імпартазамяшчальнай прадукцыі?

— Так, сапраўды, урадам сфарміравана сістэма, якая прадугледжвае рэалізацыю дзяржаўных, галіновых і рэгіянальных праграм імпартазамяшчэння ва ўзаемнай звязцы з Праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай праграмай экспарту.

Аднак праверачныя мерапрыемствы паказалі, што праграмы імпартазамяшчэння істотна не ўплываюць на скарачэнне імпарту ў рэспубліку і ў цэлым выніковае рэалізацыі праграм невялікая, нягледзячы на іх імпалітыка. У 2006 годзе з 566 рэалізуемых праектаў праграм імпартазамяшчэння завершана менш за палову — 204 праекты, летась з 558 праектаў завершаны работы толькі па 191 праекце.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

— Так, сапраўды, урадам сфарміравана сістэма, якая прадугледжвае рэалізацыю дзяржаўных, галіновых і рэгіянальных праграм імпартазамяшчэння ва ўзаемнай звязцы з Праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай праграмай экспарту.

Аднак праверачныя мерапрыемствы паказалі, што праграмы імпартазамяшчэння істотна не ўплываюць на скарачэнне імпарту ў рэспубліку і ў цэлым выніковае рэалізацыі праграм невялікая, нягледзячы на іх імпалітыка. У 2006 годзе з 566 рэалізуемых праектаў праграм імпартазамяшчэння завершана менш за палову — 204 праекты, летась з 558 праектаў завершаны работы толькі па 191 праекце.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

ЗВЯЗДА
Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аляксандр Лукашэнка даручыў завяршыць будаўніцтва «Мінск-Арэны» да лістапада 2009 года

Прэзідэнт Беларусі даручыў завяршыць будаўніцтва шматпрофільнага культурна-спартыўнага комплексу «Мінск-Арэна» да 7 лістапада 2009 года. Адпаведнае распараджэнне Аляксандр Лукашэнка даў 19 красавіка ў час азнамянення з ходам будаўнічых работ на аб'екце.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Арэны» рэалізацыя чыставаго работ будзем глядзець да Дня Незалежнасці ў наступным годзе. А да 7 лістапада ўсё павінна быць поўнаасю гатова да функцыянавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

БЕЛАРУСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ 3 1 МАЯ ПА 1 КАСТРЫЧКА ПРАДАСТАЎЛЯЮЦА 50-ПРАЦЭНТНАЯ СКІДКА НА ПРАЕЗД У ПРЫГАРАДНЫМ ТРАНСПАРЦЕ

У рамках правядзення сістэмных мерапрыемстваў па дзяржаўнай падтрымцы асобаў, якія дасягнулі пенсійнага ўзросту (мужчыны — 60 гадоў, жанчыны — 55 гадоў), Прэзідэнт Беларусі 21 красавіка падпісаў Указ № 227, які прадугледжвае аказанне сацыяльнай дапамогі гэтай катэгорыі беларускіх грамадзян.

На перыяд сезонных сельскагаспадарчых работ з 1 мая па 1 кастрычніка 2008 года пенсіянерам прадастаўляецца права на 50-працэнтную скідку з кошту праезду на чыгуначным, водным і аўтамабільным пасажырскім транспарце агульнага карыстання рэгулярных прыгарадных зноснаў (акрамя аўтамабіляў). Пры гэтым не ўводзіцца які-небудзь асаблівы механізм набывання праязных білетаў; іх можна будзе купіць названым грамадзянам у агульнаўстаноўленых месцах продажу праязных дакументаў пры працягненні пенсійных пасведчанняў. Указ уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання — з 22 красавіка 2008 года.

У СЛЕДЧЫМ ІЗАЛЯТАРЫ СТЫЛІЦЫ АБРЫНУЛАСЯ ВЕЖА

Надзвычайнае здарэнне адбылося пазачочна раніцай на тэрыторыі сталічнага следчага ізалятара № 1, размешчанага ў Пшчальскім замку. Абрывалася вежа гэтага старога будынка.

Як паведаміў «Звяздзе» прэс-сакратар МУС Алег Слечанка, ніхто са зняволеных і ахоўнікаў не пацярпеў. Паводле яго слоў, будынак яшчэ летас па замове Міністэрства ўнутраных спраў праварала адмыслова камісія. Спецыялісты прызналі, што вежа знаходзіцца ў аварыйным стане.

Таму паміжкане перавалі ў катэгорыю «нежылы». Прадстаўнік МУС падкрэсліў, што пасля здарэння былі прыняты меры для забяспячэння бяспекі зняволеных. Некаторых насельніках «Валадаркі» перавялі ад граху далей у больш надзейныя паміжкані. Як адзначыў Алег Слечанка, нават нязборнымі вокан бачна, што будынак не вытрымаў цяжару гадоў. Замак быў пабудаваны па праекце архітэктара Рудольфа Пшчальска ў 1825 годзе. Гэта была першая ў Мінску каменная турма. У свой час у ёй адбывалі пакаранне Віцэнц Дунін-Марцінкевіч і Якуб Колас. Мінск — не настолькі багаты на архітэктурныя помнікі, каб утрымліваць зняволеных у старадаўнім замку. Тут можна стварыць цэлы турыстычны комплекс. Але спачатку трэба «высількі» зняволеных. І ўжо больш за 6 гадоў вядуцца работы аб будаўніцтве новага следчага ізалятара за межамі сталіцы. Нават агучваюцца прыкладныя каштарысы аб'екта — амаль 20 мільянаў долараў.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

КУП «Мінскай абласной цэнтру ўчета нерухомасці» ПРОВОДИТ ПОВТОРНИЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в д. Новоселье Мінскага раёна. Плошчы земляных участкаў: 0,1508 га (Лот 1), 0,1502 га (Лот 2), 0,1495 га (Лот 3), 0,1500 га (Лот 4). Начальная цена кожнаго земляного участка — 20 000 000 руб. Падробнае ізаважненне о проведении аукциона опублікавана в газете «Звязда» ад 15.03.2008 г. Аукцион состоится 13.05.2008 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 12.05.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 326.

Контактный телефон (8 017) 224 61 34. Наш сайт в Интернете: www.rlt.by.

УНП 690324015



Фота ВЕЛІКА

У час наведвання будаўнічай пляцоўкі Аляксандр Лукашэнка таксама ўдзельнічаў у змаганні паміж інавестарам, які падрабязна выклікаў кіраўніку дзяржавы свае ініцыятывы па будаўніцтве новых буйных аб'ектаў у Мінску. Кампанія «Аль Кудра Інтэрнэшнл» (ААЭ) будзе займацца будаўніцтвам у беларускіх сталіцы пляцоўкаў аэрапорта. 34-павярховы будынак плянуецца ўзвесці каля стадыёна «Дынама».

Па задуме інавестараў з ААЭ, аэрапорт будзе пабудаваны такім чынам, каб з акон яго нумароў можна было глядзець футбольныя матчы на сталічным стадыёне. Агульны кошт праекта складе, паводле папярэдняга ацэнкі, ад \$150 млн да \$250 млн. Плянуецца, што ва ўзвядзенні аэрапорта ўдзельнічаць спецыяльныя высокага ўзроўню з розных краін свету, у тым ліку беларускія. Прэзідэнт, звяртаючыся да кіраўнічых кампаній, паставіў умову не адкладваць пачатак будаўніцтва аэрапорта і падкрэсліў неадпаведнасць зацягвання тэрмінаў завяршэння работ.

Кіраўнік дзяржавы адобрыў рэанімабілі для дзіцячых медустановаў будучы закуплены да верасня.

Рэанімабілі для дзіцячых медустановаў будучы закуплены да верасня

На гэта пайдуч заробленыя ў час рэспубліканскага суботніка сродкі. Аб гэтым паведаміў журналістам намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Аляксандр Косячэ, які прыняў удзел у суботніку на аб'екце «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр транспланталогіі».

Палавіну сродкаў, атрыманых у час суботніка, залічана на карысць дзіцячых медустановаў.

БЕЛТА.

Кватэра ў сталіцы прыгожае жыццё ўжо чакае новую «Міс Беларусь»

Зусім нямнога часу засталася да таго моманту, як прагучыць імя «Міс Беларусь 2008» — фінальнае конкурсу пройдзе 2 мая. Дарчы, відэафрагмент шоу «пераездзе» з Палаца Рэспублікі ў Палац Спорту, хоць дзеля гэтага давалася не без дапамогі кіраўніка дзяржавы пераносіць частку заплачанага конкурсу прыгарадзі, будзе вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

Пакуль вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

Пакуль вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

Пакуль вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

Пакуль вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

Пакуль вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

Пакуль вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

Пакуль вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

Пакуль вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

Пакуль вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

Пакуль вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

Пакуль вядомая не ўсе фіналісткі Нацыянальнага конкурсу прыгарадзі — у гэту суботу будзе апошняе паўфінальнае шоу, па выніках якога глядачы дадуць сваё галасаванне за пераможцаў.

ХРОНИКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ЖУРНАЛІСТЫ РАСКРЫЛІ ТАЙНЫХ ПРАПАГАНДЫСТАў ПЕНТАГОНА ў СМІ
Пентагон выкарыстаў ваенных аналітыкаў, якія працуюць для амерыканскіх тэлеканалі, каб схіліць грамадскую думку на сваю карысць. У распрадэжэнне журналістаў патрапілі 8000 старонак дакументаў, якія сведчаць, што аналітыкі транслявалі пункт гледжання адміністрацыі Буша пад выгляд амаль усё гэтага незалежнага меркавання.

У ВЯЛІКАБРАТАНІ ХОЧУЦЬ АДМЯНІЦЬ МУЖЧЫНСКАЕ АТРЫМАННЕ ПАСАДА ў СПАДЧЫНУ
У Вялікабрытаніі маюць намер адмяніць права на мужчынскае атрыманне каралеўскага пасада ў спадчыну.

Адпаведны законпраект будзе разгледжаны ў Палаце абшчыні, піша The Daily Mail. Законпраект таксама прадугледжвае адмену забароны на шлюб паміж спадчынікам пасада і каталікамі.

ПРУСАКАЎ — У ЧЫРВОНУЮ КНИГУ?
Вусатыя прусакаў, якіх біёлагі зваюць «прусамі рудымі», бласледна зніклі з расійскай дамоў. Аднак навукоўцы б'юць трыгвоў прусакоў трэба вярнуць, інакш можа парушыцца харчовы ланцужок і спажываць адходы чалавечтва не будзе каму. У сувязі з гэтым супрацоўнікі Ільменскага запаведніка прапанавалі занесці іх у Чырвоную кнігу, пішучы «Известия».

Які мяркуецца, прусакаў маглі знікнуць па адной з наступных прычын:

1. У прусакоў, якія сілкуюцца рэшткамі з нашага стала, дзе з'яўляецца ўсё больш генна-мадыфікаваных прадуктаў, гэтыя рэчывы выклікалі змены ў генетыцы, і наскамыя вымерлі.

2. Неспрыяльна адбыліся змены ў якасці харчовага ланцужоку і незалежна матэрыялаў.

3. Вінавата высокая частатна мабільная сувязь.

4. Парушэнне аэонавага слою збіла іх біялагічныя рытмы.



Падобнае на часопіс «Л

Прэзідэнт Беларусі павіншаваў...

...Героя Савецкага Саюза, заслужанага дзеяча фізічнай культуры Беларускй ССР Віктара Лівенцава з 90-годдзем.

У віншаванні, у прыватнасці, адзначаецца: «Для многіх пакаленняў Ваша жыццё з'яўляецца яркім прыкладам самаадданнага служэння Айчыне ў ім'я яе незалежнасці і працівання. У многім дзякуючы Вам у краіне ўведзены буйны спартыўны збудаванні, на арэнах якіх адточвалі сваё майстэрства многія выдатныя спартсмены, якія праславілі на ўвесь свет родную Беларусь».

Аляксандр Лукашэнка пажадаў юбіляру здароўя і дабрабыту на доўгія гады, каб блізка радалава са сваімі ўчынкамі, акружылі душэўнай цеплыняй, клопатамі і ўвагі.

...кіраўніа Федэральнага агенства па фізічнай культуры і спорце Расіі Вячаслава Фяцісава з 50-годдзем.

...Папу Рымскага Бенедыкта XVI з нагоды трэцяй гадавіны Пачату Пантыфікату.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Бенедыкту XVI далейшых поспехаў у выкананні адказнай апостальскай місіі, накіраванай на распускоджанне хрысціянскіх каштоўнасцяў, добра і міласэрнасці, у ажыццяўленні гуманітарнай дзейнасці ў розных краінах свету.

Паводле павадамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Хакейная каманда Прэзідэнта Беларусі выйграла Першыя рэспубліканскія аматарскія спаборніцтвы

У мінскім Палацы спорту 20 красавіка завяршыўся фінальны раўнд Першых рэспубліканскіх спаборніцтваў па хакеі сярод аматарскіх каманд на прызы Прэзідэнтскага спартыўнага клуба.

У вышаламным паядынку каманда Прэзідэнта Беларусі абгуляла дружную Мінскі вобласці — 17:4 (9:0, 3:1, 5:3) і стала пераможца турніру. Лепшым снайперам фінальнага матча стаў капітан каманды Прэзідэнта Беларусі Андрэй Асташэвіч, які закінуў 4 шайбы. Кіраўнік дзяржаўнага Аляксандр Лукашэнка закінуў адну шайбу і быў аўтарам трох рэзультатывых перадач.

Усяго на працягу турніру каманда Прэзідэнта Беларусі закінула 100 шайбаў. Першым юбілейны гол быў закінуты ўсяго за 19 секунд да фінальнай сіраны фінальнага паядынку.

Каманда Прэзідэнта Беларусі — адзіная сярод удзельнікаў турніру, што прайшла ўсю дыстанцыю без паражэнняў.

Лепшым бамбардзірам спаборніцтваў стаў капітан каманды Прэзідэнта Беларусі Андрэй Асташэвіч — ён зарабіў 34 балы (20 шайбаў плюс 14 гулявых перадач). Кіраўнік дзяржаўнага Аляксандр Лукашэнка з 26 ачкамі (10 плус) заняў чацвёрты радок у бамбардзірскай гонцы турніру.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка атрымаў памяты пры Міжнароднай федэрацыі хакея (IIHF), які быў уручаны кіраўніку дзяржаўна 20 красавіка пасля фінальнага паядынку Першых рэспубліканскіх спаборніцтваў па хакеі сярод аматарскіх камандаў на прызы Прэзідэнтскага спартыўнага клуба. Прыз Аляксандру Лукашэнку па даручэнні кіраўніцтва IIHF уручыў старшыня Федэрацыі хакея Беларусі (ФХРБ) Уладзімір Навуму. З'роблена ўсяго 100 копіяў гэтай ўзнагароды. Мерапрыемства, прысвечаныя стагоддзю Міжнароднай федэрацыі хакея, будуць праходзіць па ўсёй планеце на працягу гэтага года. У ходзе святкавання юбілею такімі памятнымі прызамі IIHF будуць адзначаны 100 чалавек у свеце, якія ўнеслі найбольш значны ўклад у развіццё хакея.

СОНЦА І... ЗАМАРАЗКІ

Ападкаў не прадбачыцца, толькі ў аўтары і сераду па поўдні краіны чакаюцца невялікія дажджы. Тэмпература ўначы на трэці тыдня ад мінус 1 да плус 5, толькі ў чацвер—пятніцу — каля 0 і месцамі да 3—5 маразу. Уздэн тэмпература паветра 9—14, а ў другой палове тыдня — 10—18 цэляса.

Сяргей КУРКАЧ.

У ДТЗ ЗАГІНУЛІ ЧАЦВЁРА

На дарозе поблізу вёскі Лучкі ў Глускім раёне 42-гадоваы жыхар Глуска не справіўся з кіраваннем і машына апынулася ў кювеце, дзе ўдарылася ў дрэва. Загінулі вадзіцель і тры яго пасажыры.

Ігар ГРЫШЫН.

КОНЬ У КАЛОДЗЕЖЫ

У вёсцы Павіцце Кобрынскага раёна ў стары закінуты калодзеж прарвалася конь. Зверху тырчала толькі галава жывёліны. Вясцюкі самі не здолелі выцягнуць небарка і выклікалі падраздзяленне МЧС. Выратавальнікі разабралі драўляныя зруб і з дапамогай вярхова выцягнулі каня. Жывёла не пацярпела, калі не лічыць моцнага спалоху.

Яна СВЕТАВА.

«КАНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦЫЯЙ ПРАГРАМ ІМПАРТАЗАМЯШЧЭННЯ ПАВІНЕН БЫЦЬ ЖОРСТКІМ»

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар.)

У 2006 годзе па праектах праграм імпартазамяшчэння, якія рэалізуюцца, выпушчана прадукцыі на суму 2,1 млрд долараў ЗША, у 2007 годзе выпуск прадукцыі скараціўся да 1,5 млрд долараў, а яе доля ў агульным аб'ёме прамысловых вытворчасці скарацілася з 5,8 працэнта ў 2006 годзе да 3,5 працэнта ў 2007 годзе.

Істотныя заганяны выяўлены як на этапе фарміравання заданьняў, так і ў ходзе рэалізацыі праектаў праграм імпартазамяшчэння. Напрыклад, мы ўстанавілі факты, калі ў праграмы імпартазамяшчэння ўключаліся праекты, работы па якіх былі ўжо завершаны.

Недастаткова эканамічная прапрацоўка фінансавых магчымасцяў прадпрыемстваў-выканаўцаў прыводзіць да таго, што праекты выключваюцца з ужо зацверджаных праграм імпартазамяшчэння.

Асобныя праекты ўключаны ў праграмы імпартазамяшчэння без належных маркетынговых даследаванняў. У выніку ёсць факты, калі прадукцыя, якая выпускаецца ў рамках праграм, не запатрабавана ў рэспубліцы, у тым ліку і з-за цэнавага фактара, яе вытворчасць не дасягае запланаваных аб'ёмаў.

Асобныя віды прадукцыі, якія вырабляюцца ў рамках праграм імпартазамяшчэння, таму што практычна цалкам заснаваны на закупцы імпартных камплектуемых і сыравіны.

Недахопы выяўлены Камітэтам дзяржаўнага кантролю не толькі пры фарміраванні і рэалізацыі праграм імпартазамяшчэння, але і па пытанні алтымізацыі імпартных закупак і стварэння імпартазамяшчальных вытворчасцяў.

— **Але ўзв'яць, да прыкладу, Міністэрства прамысловасці. У мінулым годзе гэта ведамства мела стаўноўчае сальда. У той жа час Камітэт дзяржаўнага кантролю надаў павышаную ўвагу праверцы прадпрыемстваў дадзенага міністэрства.**

— Прадпрыемствы Міністэрства прамысловасці ў 2007 годзе экспартвалі тавараў на суму 5,8 млрд долараў ЗША, імпартвалі — на 3,3 млрд долараў ЗША. Спраўды, даўдзёна паказчыкі на тэмах росту вытворчасці ў агульным аб'ёме.

У той жа час, работа Мінпрама па алтымізацыі імпартных закупак і стварэнні імпартазамяшчальных вытворчасцяў на падведамасных прадпрыемстваў з'яўляецца недастатковай. Шэраг прадпрыемстваў, такіх, як ААТ «Гарызонт», «ААТ «Лідсельмаш», ААТ «Гомелькабель», РУП «Гомсельмаш», ужо не першы год маюць значнае адмоўнае сальда знешняга гандлю — на дзесяці мільёнаў долараў.

Міністэрства не заўсёды казэавае належную эканамічную падтрымку імпартазамяшчальным праектам, якія даюць рэальную адачу.

Напрыклад, з-за неамагчымасці прыцягнення інвестыцый з Дзяржаўнай праграмы імпартазамяшчэння на 2007 год быў выключаны праяект па рэканструкцыі лініі гарачага ачышчвання ў ААТ «Аграпрабудмаш» (г. Баранавічы). Гэта вельмі важны для рэспублікі

праект, паколькі значныя аб'ёмы буйнагабарытных вырабаў для ачышчвання вывозяцца ў Расію, ва Украіну.

Недастатковы ўзровень прапрацоўкі праектаў на стадыі фарміравання галіновай праграмы імпартазамяшчэння пацягнуў выключэнне з іх у 2006 годзе 7 праектаў са 109, у 2007 годзе — 14 праектаў з 83.

На буйных прадпрыемствах Мінпрама пры вытворчасці прадукцыі захоўваецца высокая доля імпартнага складніка, а тэмпы яе зніжэння не значныя.

У прыватнасці, з 3770 пазіцый пакутных камплектуемых, якія выкарыстоўваюцца РУП «Гомсельмаш» для вытворчасці сельскагаспадарчай тэхнікі, больш за палову — былі імпартнай вытворчасці. За сем гадоў, з 2000 года, прадпрыемства толькі па 61 пазіцыі замяніла імпарт на камплектуемую айчынай вытворчасці, у цяперашні час выдэрабы па замене ўсяго 33 віды імпартных вырабаў.

Праверка РУП «Гомсельмаш» паказала, што існуе патрэбнасць у стварэнні сучасных імпартазамяшчальных вытворчасцяў металарукавой высокага ціску, гідрачыліндраў, радыятараў, колавых дыскаў, гумавых ушчыльнікаў і інш., асваенне выпуску якіх на прадпрыемствах рэспублікі дазволіла б толькі РУП «Гомсельмаш» штогод вытвараць больш за 8 млн долараў ЗША.

Трэба адзначыць, што імпартазамяшчальны праект па развіцці вытворчасці колавых дыскаў (да 500 тыс. штук у год для ўсіх прадпрыемстваў краіны) намячана рэалізаваць на РУП «Бабруйскі завод трактарных дэталей і аргатаў». Бізнэс-план гэтага інвестыцыйнага праекта адобраны Мінпрамам, ДКНТ, Мінфінам і прадстаўлены ў Савет Міністэрства. Яго рэалізацыя дазволіць забяспечыць эканомію да 40 млн долараў ЗША валютных сродкаў у год.

Маюць месца факты, калі існуючы ў краіне вытворчасці згортваюцца, а вырабы, якія ім выпускаюцца, замяшчаюцца замежнымі.

Так, беларускімі прадпрыемствамі (ААТ «Амкадор», РУП «Магілёўскі завод «Электрарухавік» і ўзротах да Камітэта дзяржаўнага кантролю пастаўлена пытанне пашырэння наменклатуры і росту аб'ёмаў выпуску падышчыкаў. У 2007 годзе ў рэспубліку імпартавана 22,7 млн падышчыкаў на суму 88,17 млн долараў ЗША. Аднак выпуск прадукцыі ў ААТ «Мінскі падышчыльны завод» ў натуральным выражэнні скарачаецца (з 2000 года зменшыўся больш чым у 2 разы).

ААТ «Брэсцкі электралампавы завод» да сярэдзіны 2006 года прымяняла для выпуску электралампаў шыяльныя колбы ўласнай вытворчасці. У цяперашні час прадпрыемства закупляе колбы па імпарту (у 2007 годзе сума закупак склала 2,6 млн долараў ЗША), а кіраўніцтва прадпрыемства фактычна арыентавана на «адвэртчаную» вытворчасць, пачаўшы значныя закупкі цокаляў для лампаў такама па імпарту (у 2007 годзе іх увезена на суму 1,2 млн долараў ЗША), што фактычна прывяло да поўнай залежнасці завода ад паставак асноўных камплектуемых

заемежнай вытворчасці і дадаткова расходу валютных сродкаў на іх закупку. І гэта толькі некалькі прыкладаў.

— **А што ў іншых галінах? Ці ёсць рэзервы па замяшчэнні імпартуемай прадукцыі ў рабоце, скажам, будаўнічай галіны?**

— Несумненна. У 2007 годзе прадпрыемствамі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва экспертавана тавараў на суму 440,4 млн долараў ЗША. Міністэрствам не выкананы прагнозы паказчы росту імпарту: у 2007 годзе перавышана дведзеднага задання склаена 38 працэнтных пунктаў. Звыш устанавленага задання імпартавана тавараў на суму 50,3 млн долараў ЗША. Сальда знешняга гандлю такама не выканана: пры заданні 240 млн долараў ЗША яго склала 216,6 млн долараў ЗША.

Мінбудуархітэктуры не надае належнай увагі прапановам па вытворчасці імпартазамяшчальнай прадукцыі падаведамаснымі прадпрыемствамі. Так, зацікаўлена ўвядзенне ў эксплуатацыю другой тэхналагічнай лініі па вытворчасці пліт з мінеральнай ваты ААТ «Гомсельбудматэрыялы». А кошт цэпаізаляцыйных матэрыялаў (асноўны марак) вытворчасці ААТ «Гомсельбудматэрыялы» ў 1,3—2,7 раза ніжэйшы за кошт аналагічных матэрыялаў, якія закупляюцца па імпарту прадпрыемствамі рэспублікі.

Мінбудуархітэктуры не ў поўным аб'ёме прыняты меры па забеспячэнні запанаваных Рэспубліканскай праграмай імпартазамяшчэння ў вытворчасці будаўнічых матэрыялаў на 2004—2010 гады (зацверджана пастанова Савета Міністраў ад 02.09.2004 № 1068) на 2006—2007 гады навукова-даследчых работ па распрацоўцы алупалуб і алупалубных тэхналогій для маналітнага будаўніцтва (алупалубкі крывалінейных сценаў, зборна-разборных вежаў, алупалубкі круглых калон). На выкананне ўказаных работ Праграмай прадугледжана выдзяленне грашовых сродкаў у суме 250 тыс. дол. ЗША. За 2007 год на гэтыя мэты асвоена 245 млн руб. Гэтыя работы плануюцца завяршыць толькі ў чэрвені 2008 г.

Рэалізацыя праекта па арганізацыі вытворчасці шклатрубы, ампул шпрыцавага і вакуумнага тавараў пастаўлена пытанне пашырэння наменклатуры і росту аб'ёмаў выпуску падышчыкаў. У 2007 годзе ў рэспубліку імпартавана 22,7 млн падышчыкаў на суму 88,17 млн долараў ЗША. Аднак выпуск прадукцыі ў ААТ «Мінскі падышчыльны завод» ў натуральным выражэнні скарачаецца (з 2000 года зменшыўся больш чым у 2 разы).

ААТ «Брэсцкі электралампавы завод» да сярэдзіны 2006 года прымяняла для выпуску электралампаў шыяльныя колбы ўласнай вытворчасці. У цяперашні час прадпрыемства закупляе колбы па імпарту (у 2007 годзе сума закупак склала 2,6 млн долараў ЗША), а кіраўніцтва прадпрыемства фактычна арыентавана на «адвэртчаную» вытворчасць, пачаўшы значныя закупкі цокаляў для лампаў такама па імпарту (у 2007 годзе іх увезена на суму 1,2 млн долараў ЗША), што фактычна прывяло да поўнай залежнасці завода ад паставак асноўных камплектуемых

заемежнай вытворчасці і дадаткова расходу валютных сродкаў на іх закупку. І гэта толькі некалькі прыкладаў.

— **А што ў іншых галінах? Ці ёсць рэзервы па замяшчэнні імпартуемай прадукцыі ў рабоце, скажам, будаўнічай галіны?**

— Несумненна. У 2007 годзе прадпрыемствамі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва экспертавана тавараў на суму 440,4 млн долараў ЗША. Міністэрствам не выкананы прагнозы паказчы росту імпарту: у 2007 годзе перавышана дведзеднага задання склаена 38 працэнтных пунктаў. Звыш устанавленага задання імпартавана тавараў на суму 50,3 млн долараў ЗША. Сальда знешняга гандлю такама не выканана: пры заданні 240 млн долараў ЗША яго склала 216,6 млн долараў ЗША.

Мінбудуархітэктуры не надае належнай увагі прапановам па вытворчасці імпартазамяшчальнай прадукцыі падаведамаснымі прадпрыемствамі. Так, зацікаўлена ўвядзенне ў эксплуатацыю другой тэхналагічнай лініі па вытворчасці пліт з мінеральнай ваты ААТ «Гомсельбудматэрыялы». А кошт цэпаізаляцыйных матэрыялаў (асноўны марак) вытворчасці ААТ «Гомсельбудматэрыялы» ў 1,3—2,7 раза ніжэйшы за кошт аналагічных матэрыялаў, якія закупляюцца па імпарту прадпрыемствамі рэспублікі.

Мінбудуархітэктуры не ў поўным аб'ёме прыняты меры па забеспячэнні запанаваных Рэспубліканскай праграмай імпартазамяшчэння ў вытворчасці будаўнічых матэрыялаў на 2004—2010 гады (зацверджана пастанова Савета Міністраў ад 02.09.2004 № 1068) на 2006—2007 гады навукова-даследчых работ па распрацоўцы алупалуб і алупалубных тэхналогій для маналітнага будаўніцтва (алупалубкі крывалінейных сценаў, зборна-разборных вежаў, алупалубкі круглых калон). На выкананне ўказаных работ Праграмай прадугледжана выдзяленне грашовых сродкаў у суме 250 тыс. дол. ЗША. За 2007 год на гэтыя мэты асвоена 245 млн руб. Гэтыя работы плануюцца завяршыць толькі ў чэрвені 2008 г.

Рэалізацыя праекта па арганізацыі вытворчасці шклатрубы, ампул шпрыцавага і вакуумнага тавараў пастаўлена пытанне пашырэння наменклатуры і росту аб'ёмаў выпуску падышчыкаў. У 2007 годзе ў рэспубліку імпартавана 22,7 млн падышчыкаў на суму 88,17 млн долараў ЗША. Аднак выпуск прадукцыі ў ААТ «Мінскі падышчыльны завод» ў натуральным выражэнні скарачаецца (з 2000 года зменшыўся больш чым у 2 разы).

ААТ «Брэсцкі электралампавы завод» да сярэдзіны 2006 года прымяняла для выпуску электралампаў шыяльныя колбы ўласнай вытворчасці. У цяперашні час прадпрыемства закупляе колбы па імпарту (у 2007 годзе сума закупак склала 2,6 млн долараў ЗША), а кіраўніцтва прадпрыемства фактычна арыентавана на «адвэртчаную» вытворчасць, пачаўшы значныя закупкі цокаляў для лампаў такама па імпарту (у 2007 годзе іх увезена на суму 1,2 млн долараў ЗША), што фактычна прывяло да поўнай залежнасці завода ад паставак асноўных камплектуемых

заемежнай вытворчасці і дадаткова расходу валютных сродкаў на іх закупку. І гэта толькі некалькі прыкладаў.

— **А што ў іншых галінах? Ці ёсць рэзервы па замяшчэнні імпартуемай прадукцыі ў рабоце, скажам, будаўнічай галіны?**

— Несумненна. У 2007 годзе прадпрыемствамі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва экспертавана тавараў на суму 440,4 млн долараў ЗША. Міністэрствам не выкананы прагнозы паказчы росту імпарту: у 2007 годзе перавышана дведзеднага задання склаена 38 працэнтных пунктаў. Звыш устанавленага задання імпартавана тавараў на суму 50,3 млн долараў ЗША. Сальда знешняга гандлю такама не выканана: пры заданні 240 млн долараў ЗША яго склала 216,6 млн долараў ЗША.

Мінбудуархітэктуры не надае належнай увагі прапановам па вытворчасці імпартазамяшчальнай прадукцыі падаведамаснымі прадпрыемствамі. Так, зацікаўлена ўвядзенне ў эксплуатацыю другой тэхналагічнай лініі па вытворчасці пліт з мінеральнай ваты ААТ «Гомсельбудматэрыялы». А кошт цэпаізаляцыйных матэрыялаў (асноўны марак) вытворчасці ААТ «Гомсельбудматэрыялы» ў 1,3—2,7 раза ніжэйшы за кошт аналагічных матэрыялаў, якія закупляюцца па імпарту прадпрыемствамі рэспублікі.

Мінбудуархітэктуры не ў поўным аб'ёме прыняты меры па забеспячэнні запанаваных Рэспубліканскай праграмай імпартазамяшчэння ў вытворчасці будаўнічых матэрыялаў на 2004—2010 гады (зацверджана пастанова Савета Міністраў ад 02.09.2004 № 1068) на 2006—2007 гады навукова-даследчых работ па распрацоўцы алупалуб і алупалубных тэхналогій для маналітнага будаўніцтва (алупалубкі крывалінейных сценаў, зборна-разборных вежаў, алупалубкі круглых калон). На выкананне ўказаных работ Праграмай прадугледжана выдзяленне грашовых сродкаў у суме 250 тыс. дол. ЗША. За 2007 год на гэтыя мэты асвоена 245 млн руб. Гэтыя работы плануюцца завяршыць толькі ў чэрвені 2008 г.

Рэалізацыя праекта па арганізацыі вытворчасці шклатрубы, ампул шпрыцавага і вакуумнага тавараў пастаўлена пытанне пашырэння наменклатуры і росту аб'ёмаў выпуску падышчыкаў. У 2007 годзе ў рэспубліку імпартавана 22,7 млн падышчыкаў на суму 88,17 млн долараў ЗША. Аднак выпуск прадукцыі ў ААТ «Мінскі падышчыльны завод» ў натуральным выражэнні скарачаецца (з 2000 года зменшыўся больш чым у 2 разы).

ААТ «Брэсцкі электралампавы завод» да сярэдзіны 2006 года прымяняла для выпуску электралампаў шыяльныя колбы ўласнай вытворчасці. У цяперашні час прадпрыемства закупляе колбы па імпарту (у 2007 годзе сума закупак склала 2,6 млн долараў ЗША), а кіраўніцтва прадпрыемства фактычна арыентавана на «адвэртчаную» вытворчасць, пачаўшы значныя закупкі цокаляў для лампаў такама па імпарту (у 2007 годзе іх увезена на суму 1,2 млн долараў ЗША), што фактычна прывяло да поўнай залежнасці завода ад паставак асноўных камплектуемых

заемежнай вытворчасці і дадаткова расходу валютных сродкаў на іх закупку. І гэта толькі некалькі прыкладаў.

— **А што ў іншых галінах? Ці ёсць рэзервы па замяшчэнні імпартуемай прадукцыі ў рабоце, скажам, будаўнічай галіны?**

д'ёмнасцю 30—100 тон, аўтабетонапампы, бетонамашыны растварацельныя, растварапампы, алупалубныя сістэмы, растварабетонныя вузлы прадукцыйнасцю 50—100 куб м/гадзіну, будаўнічы пад'ёмнікі грузапад'ёмнасцю 1500—2000 кг і інш.) ў рэспубліцы, нават пры наўняўсці ўласнай вытворчасці базы, прапрацоўваюцца недастаткова.

— **Аляксандр Віктаравіч, як выканаюцца імпартазамяшчальныя праекты прадпрыемствамі кімчыннай прамысловасці?**

— У 2007 годзе па галіновай праграме імпартазамяшчэння канцэрна «Белнафтахім» рэалізавана 16 праектаў, на фінансаванне якіх накіравана 98,5 млрд рублёў. 3 іх фактычна завяршана 3 праекты, нагляджаны на тое, што планавалася завяршыць 6.

Пры гэтым за два гады пытанні, звязаныя з рэалізацыяй праектаў галіновай праграмы імпартазамяшчэння, толькі адзін раз разгледжаны на савеце канцэрна.

Больш за тое, пры адборы праектаў галіновай праграмы імпартазамяшчэння на 2006—2010 гады не заўсёды ўлічалася мэтазгоднасць і актуальнасць вытворчасці і рэалізацыі імпартазамяшчальнай прадукцыі, у выніку не дасягаюцца запанаваныя аб'ёмы выпуску прадукцыі і яе кошт у шэрагу выпадкаў вышэйшы за імпартны аналаг.

Так, у ААТ «Магілёўхімвалокно» з-за незапатрабаванасці на ўнутры і знешнім рынках вытворчасць нітак для кордыт тэкнаіны склала 39 працэнтаў ад запанаванага аб'ёму, пры гэтым на рэалізацыю праекта выкарыстана 24,2 млрд рублёў, у тым ліку больш за 5 млрд рублёў бюджэтных сродкаў.

З-за адсутнасці попыту і неканкурэнтаздольнасці прадпрыемстваў-выканаўцаў галіновай праграмы імпартазамяшчэння канцэрна «Белнафтахім» не дасягнуты планаваны паказчыкі па выпуску прадукцыі: у 2006 годзе ААТ «Лакафабор» — па 8 з 10 найменняў, у 2007 годзе ААТ «Бархім» — па 3 з 7 найменняў.

Аналіз паказвае, што ў шэрагу выпадкаў алтымізацыі імпартных закупак можа быць дасягнута за кошт павелічэння аб'ёмаў вытворчасці на айчынных прадпрыемствах.

ААТ «Гомельскі хімічны завод» для вытворчасці фосфарных угнаенняў выкарыстоўвае каля 90 працэнтаў імпартнай сыравіны, у тым ліку і серу тэхнічную, вытворчасцю якой ў рэспубліцы ажыццяўляе ААТ «Мазырскі НПЗ» па цене за 1 тону ў 9,5 рубля ніжэй за расійскую. Аднак магчымасці Мазырскага НПЗ дазваляюць забяспечыць толькі 29 працэнтаў ад агульнай патрэбнасці ААТ «Гомельскі хімічны завод».

Пры ўмове ўводу на ААТ «Нафтан» устаноўкі для атрымання серы, аналагічнай той, што працуе на Мазырскім НПЗ, пастаўкі імпартнай серы на ААТ «Гомельскі хімічны завод» магчыма знізіць да 50 працэнтаў агульнай патрэбнасці. Эканомія валютных сродкаў можа склацца каля 1,4 млн долараў ЗША ў год.

Ёсць праблемы па рэалізацыі на ААТ «Гомельскі хімічны завод» задання планаванага на 2008 год для па-

тэраб сельгасарганізацыі і насельніцтва выпуску гербіцыду «Раундап» з-за адмовы замежнай фірмы паставіць сыравіну ў неабходных аб'ёмах.

— **Днямі Камітэт дзяржаўнага кантролю разгледзіў вынікі выканання праграм імпартазамяшчэння на выязной калегі**

Еўрапарламентары проста не ў курсе...

У мінулы суботу МЗС краіны распрацавала меркаванне начальніка ўпраўлення інфармацыі — прэс-сакратара МЗС Андрэя Папова нахонт абмеркавання чарнобыльскай праблематыкі ў Еўрапарламенце. Там днямі асобныя дэпутаты ўжо загаварылі аб наступствях гэтай тахнагеннай катастрофы ў Беларусі.

На думку Андрэя Папова, дадзенае абмеркаванне адбылося па ініцыятыве толькі адной фракцыі парламента — «Еўрапейская дэмакратыя». Таму гэта дыскусія — не больш чым дэбаты ў фракцыі. З іншага боку, калі меркаваць па публікацыях у СМІ на чарнобыльскую тэму, то еўрапарламентары проста не ў курсе таго, што міжнароднае чарнобыльскае супрацоўніцтва заснавана на трывалай канструкцыі адпаведных рэзалюцый Генеральнай Асамблеі ААН, лічынцы Андрэя Папоў. Гэтыя дакументы прымаюцца рэгулярна і аднадушна падтрымліваюцца супасветнай супольнасцю.

Леанід ТУГАРЫН.

Малыя гарады

Ад журавінаў да бульбы фры

У Глуску запрацаваў цэх па замарозцы ягад і грыбоў. Гэты праект рэалізаваны ў межах праграмы развіцця малых і сярэдніх паселішчаў і каштаваў больш за 9 мільярд рублёў.

Першая партыя замарожаных прадуктаў ужо захоўваецца ў халадзільніках цэха. Гэта журавіны веснавога збору, якія былі закупленыя ў мясцовага насельніцтва. У Глуску лічаць, што збіраць журавіны лепей менавіта вясной, бо ягады, якія пабылі ў маразы пад снегам, маюць лепшы смак. Цяпер 600 кілаграмаў замарожаных глускіх журавінаў чакаюць аптových пакупнікоў.

Між тым, для цэха цяпер закупляецца аграгат для рознічнай расфасоўкі, каб можна было прадставіць спажыватку прадукцыю ў зручных пакетах малoga памеры — ад 500 грамаў да 2 кілаграмаў.

Новыя працоўныя месцы адкрыюцца, калі пойдзе клубніцы і чаршэня, — абяцае намеснік старшыні Глускага райвыканкама Рыгор Бяляцкі. — Клубніцы будзе свае, а чаршэню закупім у паўднёвых сельскіх раёнах. Потым пойдзе маліна, парочкі, агрэс. Будзем замарозваць любыя ягады, а таксама грыбы з нашых чыстых лясцоў. За ўсё будучы сезон плануем вырабіць 1300 тон прадукцыі. Вытворчасць магутнасць тэхналагічнай лініі гэта дазваляе: яна складае 2 тоны глыбокай замарозкі ў гадзіну.

Далей у Глуску збіраюцца пашыраць і развіваць новы цэх. Тут мяркуюць вырабіць самую розную сумесь з агародніны і садавіны, наборы для прыгатавання супоў і іншых страў. Будучы замарозваць капусту, гарошак, спаржавую фасолу, буракі і моркву. Усё гэта павіна быць вымыта і парэзана, гатова для спажывання.

Рыгор Бяляцкі паведаміў, што ў спісе прадукцыі новага цэха павіна нават з'явіцца бульба для прыгатавання фры. Для гэтага беларускія інстытуты ўжо завяршаюць працу па стварэнні тэхналогіі вырошчвання ў Глускім раёне спецыяльнай бульбы, прыдатнай для смажання папулярных «фрытак».

Ілона ІВАНОВА.

Здарэнне

ЕХАЎ АЎТАСТОПАМ І ЗНІК

Яшчэ ў ліпені 2005 года ў адной са школ Магілёва цэнтра знік без вестах вучань 1995 года нараджэння. Літаральна некалькі дзён таму яго парашткі адкапалі ў лесе паблізу вёскі Салец.

Паводле звестак з пракуратуры Буйскага раёна, падлетак аўтастопам вяртаўся з рок-канцэрта ў Гомелі. Увечары ён апынуўся на трасе каля вёскі, пазнаёміўся з мясцовым жыхаром і спыніўся ў яго хаце нанач. Гаспадар, малады мужчына, раней меў праблемы з законам. Госця ён частаваў спіртным напоем, а на раніцу вырашыў дадаць яшчэ і адравацца на пошукі пляшкі. Калі вярнуўся, ён убачыў, як падлетак ляжыць па шафах. Узірка сварка: гаспадар удаваў хлопчыка на галаве металічным дыскам і забіў яго. Мужчына тады закапаў труп у лесе і меркаваў, што ніхто пра гэта не даведаецца. Аднак цяпер ён затрымаўся, а раённая пракуратура распачала крымінальную справу.

Алена КАЗЛОВА.

Аўтобусы са школьнікамі штодзённа пад'язджаюць да мемарыяльнага комплексу «Хатынь», «Брэсцкая крэпасць-герой», да Кургану Славы... Але ёсць адно святое для Беларусі месца, пра якое школьнікі могуць толькі прачытаць у падручніках па гісторыі — гэта лагер смерці «Трасцянец». Вялікага мемарыяла ў Трасцянецы сёння няма. У Асвенцыме, Майданеку, Трэблінцы, Дахаў, Бухенвальдзе, Бабыным Яры — ёсць. А ў нас — няма...

...У ліпені 1941 года акупанты канфіскавалі гаспадарку калгаса імя Карла Маркса, якая знаходзілася пад Мінскам (на выездзе з горада ў магліўскім напрамку) каля вёскі Малы Трасцянец, і пераназвалі яе ў мястэчка «Трасцянец». У лістападзе таго ж 41-га года начальнік паліцыі Бяспекі Мінска Эрых Элінгер выбраў урочышча Благаяшчына за 13 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Мінска для масавага знішчэння яўрэяў. Мінула зіма, і вясной 1942 года немцы пачалі пераўтвараць былы калгас у лагер прымушовай працы. Вось так і з'явіўся ў гісторыі сумна вядомы лагер смерці «Трасцянец», чацвёрты па колькасці ахвяраў пасля Асвенцыма, Майданэка і Трэблінкі. Тут загінула 206,5 тысячы чалавек — савецкіх ваеннапалонных, яўрэяў Беларусі і захаднеўрапейскіх дзяржаў, падпольшчыкаў і партызан, жыхароў Мінска... Але вось парадокс — ужо шостае дзесяцігоддзь мы, нашчадкі, не можам стварыць мемарыяльны комплекс, а гэта значыць, як мае быць уважлівыя паміць дзвюхсот тысяч ахвяраў фашызму.

Я ўзброіўся картамі з пазначэннямі месцаў лагера смерці «Трасцянец», планам Мінска за 2008 год, гістарычным апісаннямі і рушыў на пошукі гэтага трагічнага месца.

ПРЫБЫЦЦЕ

Пачаць трэба з месца дастаўкі вянзю. На 9-м кіламетры Магілёўская шаша перасякаецца з чыгуначнай веткай. Вось сюды і прыходзілі ашаленыя з людзьмі з розных канцоў Еўропы. Вянзю жа з Мінска прывозілі сюды на аўтобусах або машынах. У жніўні 1942 года тут быў пабудаваны часовы вак-

зал з рампай. Адсюль частка вянзю адпраўлялася ў лагер, а частка — адрозу на знішчэнне ва ўрочышча Благаяшчына. На гэтым месцы ніякіх слядоў былога вакзалу ад чыгуначнага не ўдалося. Чыгуначнае папатоно месцамі знятае. Далей уздоўж шашы па правы яе бок растуць таполі, магчыма, тыя самыя таполі з сумна вядомай алеі смерці. Калі будавалася дарога ад чыгуначнага да лагера, немцы загадалі самым першым вянзям пасадзіць паабал па яе таполі.

АБЕЛІСК БЕЗ ВЕЧНАГА АГНЮ

Далей трэба кроціць уздоўж шашы, праз вуліцу Ротмістрава. На супрацьлеглым баку магліўскай шашы трохі ў глыбінні знаходзіцца абеліск у памяць вянзюў трасцянецкага лагера. Аднак гэта тэрыторыя непасрэдна да лагера «Трасцянец» ніякіх адносінняў не мае, але ў 1963 годзе абеліск быў пабудаваны чамусьці менавіта тут. Ён помнік ёсць месца для Вечнага агню. Які... не гарыць! **Пра гэта «ЗВЯЗДА» пісала ўжо (чытайце № 34 ад 21 лютага 2008 года).** Ды толькі з моманту выхату артыкула у лепшы бок змянілася не шмат: толькі месца для Вечнага агню пафарбавалі ў залаты колер. А сам абеліск, на вялікі жаль, так і не з'явіўся.

АЛЕЯ СМЕРЦІ

Пераходзім зноў на правы бок шашы. Адрозу за аўтобусным прыпынкам «Вялікі Трасцянец» управа аходзіць невялікая тупіковая вуліца, паабал па якой з аднаго боку растуць вялікія таполі. Вось гэта — алейка ў памяць Сяабаню і перайсці вуліцу Сяліцкага. Там — працяг алеі смерці. Гэты ўчастак захававу лепш за папярэднія: вялікія дрэвы на асобных участках стаяць з абодвух бакоў.

АПОШНІ ХЛЁБ

За вясковымі могілкамі знаходзіцца памятны знак на месцы апошняй трагедыі Трасцянца: на гэтым месцы 29 чэрвеня 1944 года, за тры дні да вызвалення Мінска, па загаду намесніка каманданта лагера Рыдзара ў былым калгасным хлеме былі расстрэляныя, а потым спаленыя 6,5 тысячы вянзюў турмы па вуліцы Валадарскага і лагера па вуліцы Шырокай... Цудам выратавалася толькі два чалавекі — **Сцепаніда САВІНСКАЯ і Мікалай ВАЛДАХА-ВІЧ.** Вось што ўспамінала Сцепаніда Іванавіч: «*Мы па камандзе немцаў вылезлі з машыны і таксама ўлезлі на верх складзеных трупай, і нас пачалі расстрэльваць. Я ўпала, была лёгкая паранена ў галаву. Я працягвала ляжаць на трупах да позняга вечара. Намеціка каты ў гэты дзень прывезлі ў хлему яшчэ 2 машыны з жанчынамі, якія былі расстрэляныя на маіх вагах. Там былі і дзеці ад 3 да 10 гадоў.*

Інфарм-укол

КАЛІ БУДЗЕМ РАБІЦЬ ТАЛІО?

Лішак тлущу на жываце вымушае чалавек а есці больш, што, у сваю чаргу, прыводзіць да далейшага павелічэння талі, лічачь канадскія вучоныя.

Вучоныя даследавалі гармон, які лічыцца моцным стымулятарам харчовай актыўнасці. Гэты гармон уздзейнічае на цэнтры насачыння і голаду ў галаўным мозгу, павялічвае ужыванне ежы, а таксама спрыяе росту колькасці і памераў тлущавых клетак. Раённай лічылася, што павышаны апетыт у «вялікіх» людзей звязаны з залішнім выпрадаваннем вышэйпамінальнага гармоні ў галаўным мозгу. Канадцы высветлілі, што і падскурная тлущавая тканка здольная яго выпрацоўваць.

Дарэчы, адкаднанне тлущу ў вобласці жывата лічыцца найбольш небяспечнай формай атлусцення. Пра гэтыя павялічавецца рызыка сардэчна-сасудзістых захворванняў, цукровага дыябету, а таксама некаторых відаў раку.

АЛКАГОЛ І ТЫТУНЬ ПАСКАРАЮЦЬ ЗНІЖЭННЕ ІНТЭЛЕКТУ

Шкодныя звычкі могуць паскорыць надыход хваробы Альцгеймера на 6—7 гадоў.

Амерыканскія вучоныя выявілі гісторыі хвароб каля тысячы паціентаў ва ўзросце пасля 60 гадоў, якія пакутуюць ад хваробы Альцгеймера. Былі ўстаноўленыя як аб'ёмы алкаголю і тытуню, якія ужываліся гэтымі хворымі, так і наяўнасць гена, які павялічвае рызыку хваробы Альцгеймера. Былы ўстаноўлена, што ў 30, што штодня ўжываў звыш 30 грамаў чыстага алкаголю ў парануны з тымі, хто наогул не піў, хвароба развілася дзесяці гадаў перада, а ў тых, хто курыў — на 2,3 гада. У тых, хто і курыў, і зложываў алкаголем, падобныя праблемы з'яўляліся на 6—7 гадоў раней. У сваю чаргу ген, «адказны» за хваробу Альцгеймера, паскараў надыход хваробы на 4 гады.

Вядучая рубрыкі Святлана БАРЫСЕНКА.

СЯБРА «ПАКАЗАЎ КЛЫКІ»

...У вёсцы Бяльжыцкі Астравецкага раёна сабака параў па ланцу, бэд бай да тое прычыны насочыў на гаспадыню і ўкусіў яе за руку. Разам з выкліканымі медыкамі прыехалі і супрацоўнікі санстанцыі. Аказалася, што сабака шалёны. Было вырашана яго застрэліць.

Аляксандр СЯНОЦЬ.

СУМНАЯ ГІСТОРЫЯ ПРА ТРАСЦЯНЕЦ

Увечары, абліўшы дрывы бензінам, немцы падпалі хлём...»

УЛАСНА ЛАГЕР

Нарэшце таполі заканчваюцца і алей ўпрацягвае ў поле. Вось недзе тут і сталі лагеравыя баракі... Калі пахадзіць па выпаленай траве, то можна там-сям наткнуцца на рэшткі фундаментаў. Цалкам магчыма, што гэта фундаменты менавіта баракі... Па левы бок ад поля — рэчка Трасцянка і невялічкое возера. Абодва вадаёмы зараслі лазою і закінаны розным смечцам. Але гэта не замінае адпачываць тутэйшым жыхарам: уздоўж усяго берага поўны пах шашы, дымліліся вогнішчы...

ЦЯЖКІ ШЛЯХ ДА МЕМАРЫЯЛА

Пагадзіцеся са мной, што апісанне вышэй на мемарыялі міжнароднага ўзроўню ну зусім не цягне. І наўрад ці Трасцянец пакаме глыбокі след у душы тых жа школьнікаў, якія ўсё-такі выкажуче жадаюць атрымаць уяўленне пра Трасцянец не з падручніка, а прабачыўшы яго на ўласныя вочы. Тры гранітныя камяні — гэта вам не мемарыял Хатыні.

Таму цалкам натуральна, што на месцы былога лагера смерці «Трасцянец» павінен быць мемарыяльны комплекс. Як у іншых еўрапейскіх краінах, дзе былі канцлагеры. І такі мемарыял ёсць, але... толькі на паперы.

За некалькі дзесяцігоддзяў толькі паспелі зрабіць, што ўнесці Трасцянец у спіс помнікаў гісторыі і архітэктуры, абазначыць апошні хлём і яму-печ памятнымі знакамі, пабудоваць абеліск ды распахачаць звалку бытавых адходаў у Благаўшчыне...

Больш актыўная праца закіпела ўжо пасля распаду СССР. 27 чэрвеня 1994 года Савет Міністраў Беларусі выдўў Пастанову № 473 «Аб стварэнні мемарыяльнага комплексу «Трасцянец», якая ставіла на мазе распрацоўку канцэпцыі мемарыяла і пошук у архівах адпаведных матэрыялаў і дакументаў. Канцэпцыя была распрацавана, але яе прызналі перакартаваўчай — і справы спыніліся ажно да 1999 года.

У студзені 1999-га Савет Міністраў зноў даручае распрацаваць канцэпцыю, вызначыць ахоўныя зоны будучага мемарыяла, правесці навукова-даследчую працу, а фінальнае пазтатна ўключачу ў Рэспубліканскую праграму па ўважлівым памяці абаронаўца Айчыны і ахвяраў вайны.

4 студзеня 2001 года пры Мінігарвыканкаме быў створаны аргкамітэт па стварэнні Мемарыяльнага комплексу «Трасцянец». А 22 мая 2002 года выхадзіць яшчэ адна пастанова Саўміна за № 654 «Аб стварэнні мемарыяльнага комплексу «Трасцянец». Канцэпцыю ўхвалялі. Мінігарвыканкам на дзелялі функцыяны заказчыка. Распрацаваць генеральны план стварэння мемарыяльнага комплексу. Арганізаваць міжнародны конкурс праектаў...

БЛАГАЎШЧЫНА

Апошнім пунктам маёй вандроўкі было ўрочышча Благаяшчына. Каб туды дабрацца, мне прыйшлося прайсці ўсю вёску Малы Трасцянец, перайсці поле (запомніце гэтае поле, яго нам яшчэ спатрэбіцца) і перабрацца на левы бок Магілёўскай шашы. Знайсці Благаяшчыну вельмі проста — побач высіцца вялікая гара. Гара штучная. Са смечца, прысыпанага зямлёй. Гэта стары палігон звалкі «Трасцянец». Трэба прайсці уздоўж яго крыху ўглыб ад магліўскай шашы — і тады вы убачыце яшчэ адзін памятны знак, апошні на сёння. Вось недзе каля яго знаходзіцца 34 ямы-магілы ад 25 да 50 метраў даўжыняй, 5 метраў шырыняй і 3 метры глыбінёй, у якіх пахавана больш за 150 тысяч чалавек... З успамінаў **Пятра ГАЛАВАЧА,**

«Я асабіста бачыў вельмі часта непасрэдна расстрэлі, чуў стогны і крыкі людзей, бачыў, як немцы дзвэй бралі за ногі і забівалі аб кузавы машын. Я асабіста бачыў, як немцы трупы расстрэляных у ямах утрамбоўвалі гусеннічным трактарам...».

Таму цалкам натуральна, што на месцы былога лагера смерці «Трасцянец» павінен быць мемарыяльны комплекс. Як у іншых еўрапейскіх краінах, дзе былі канцлагеры. І такі мемарыял ёсць, але... толькі на паперы.

За некалькі дзесяцігоддзяў толькі паспелі зрабіць, што ўнесці Трасцянец у спіс помнікаў гісторыі і архітэктуры, абазначыць апошні хлём і яму-печ памятнымі знакамі, пабудоваць абеліск ды распахачаць звалку бытавых адходаў у Благаўшчыне...

Больш актыўная праца закіпела ўжо пасля распаду СССР. 27 чэрвеня 1994 года Савет Міністраў Беларусі выдўў Пастанову № 473 «Аб стварэнні мемарыяльнага комплексу «Трасцянец», якая ставіла на мазе распрацоўку канцэпцыі мемарыяла і пошук у архівах адпаведных матэрыялаў і дакументаў. Канцэпцыя была распрацавана, але яе прызналі перакартаваўчай — і справы спыніліся ажно да 1999 года.

У студзені 1999-га Савет Міністраў зноў даручае распрацаваць канцэпцыю, вызначыць ахоўныя зоны будучага мемарыяла, правесці навукова-даследчую працу, а фінальнае пазтатна ўключачу ў Рэспубліканскую праграму па ўважлівым памяці абаронаўца Айчыны і ахвяраў вайны.

4 студзеня 2001 года пры Мінігарвыканкаме быў створаны аргкамітэт па стварэнні Мемарыяльнага комплексу «Трасцянец». А 22 мая 2002 года выхадзіць яшчэ адна пастанова Саўміна за № 654 «Аб стварэнні мемарыяльнага комплексу «Трасцянец». Канцэпцыю ўхвалялі. Мінігарвыканкам на дзелялі функцыяны заказчыка. Распрацаваць генеральны план стварэння мемарыяльнага комплексу. Арганізаваць міжнародны конкурс праектаў...

Быў распрацаваны і зацверджаны ў 2003 годзе генеральны план (трымаў яго ў руках і гартаў — таўсценны дакумент, дзе пазначана ўсё да дробязяў). У 2004 годзе быў арганізаваны міжнародны конкурс на лепшае архітэктурна-мастацкае вырашэнне толькі цэнтральнай часткі будучага комплексу, якая, дарэчы, да трагічных падзей Трасцянца ніякага дачынення не мае (гэта тое самае поле, праз якое я шыбаваў і прасіў вас звярнуць на яго ува-

гу). Аднак пераможцаў у конкурсе не было — прысудзілі толькі 4 заахвочвальныя прэміі. Далей Мінігарвыканкам больш ніякіх конкурсаў не праводзіў, а вызначыў у лістападзе 2004 года заказчыка мемарыяльнага комплексу — УП «Упраўленне камунальнай гаспадаркі Мінгарвыканкама». Гатае падрадзяленне расказала УП «Мінсграда» распрацаваць праект гістарычных зонаў мемарыяльнага комплексу, які пасля быў спачатку ўхвалены ў 2005 годзе на пасяджэнні архітэктурна-горадабудаўнічага Савета, а зусім нядаўна, 23 лістапада 2007 года, зацверджаны пастановай Міністраў культуры. Там зараз можна быць больш-менш спакойнымі — на тэрыторыі былога лагера смерці кіраваўцаў з мхарчасамі будаваць не будуць і новых звалак не адкрыюць.

Акрамя гэтага, УП «Мінсграда» і УП «Мінскпраект» распрацавалі эскізае вырашэнне будучага комплексу (усей тэрыторыі, а не толькі цэнтральнага кавалка). Яго перадаў і Камітэт архітэктуры і горадабудаўніцтва. Там гэтае эскізае ўхвалілі і разгледзелі і нібыта ўхвалілі. І разам са службовым лістом накіравалі ў жніўні 2006 года на разваў у Мінгарвыканкам. Вось тут сляды і згубліся, бо далей ніякіх рашэнняў прынята не было. Цытата з афіцыйнага адказу Камітэта архітэктуры і горадабудаўніцтва на запыт рэдакцыі: «Аднак з улікам вялікага аб'ёму плануемых работ да гэтага часу не прынята канчатковае рашэнне аб ходзе далейшага праектавання аб'екта і чарговасці яго будаўніцтва...».

Пры падрыхтоўцы матэрыялу мне давалося пагутарыць з даволі вялікай колькасцю розных спецыялістаў, аднак ніхто з іх не спыняваўся ў мэтазгоднасці стварэння вялікага мемарыяла. Але вось варыянт далейшага развіцця будзей будаўніцтва могуць быць розныя.

Напрыклад, першы. Эскізае вырашэнне нарэшце адляжыцца ў шафах Камітэта архітэктуры (бо пастанова Саўміна, у рэшце рэшт, трэба выковаць), будзе ўхвалена на гарадскім савеці і мемарыяльны комплекс «Трасцянец» будзе пабудаваны ў адпаведнасці з гэтым праектам.

Але ёсць і другое вырашэнне праблемы, пра якое мне расповіў **архітэктар Леанід ЛЕВІН, лаўрэат Ленінскай прэміі, заслужаны архітэктар Беларусі, старшыня гістарычнага аб'яднання «Трасцянец».** Ён не згодзен з тым, што міжнародны конкурс 2004 года быў праведзены толькі на цэнтральную частку мемарыяла (тое самае поле), якая да трагедыі не мае ніякага дачынення, і прапанаваў аб'явіць новы конкурс, але на ўсю тэрыторыю былога лагера смерці, і конкурс не міжнародны, а заказны.

— *Што значыць заказны?* — *кажа Леанід Левін. — Гэта калі горад*

«Нам вельмі цяжка казаць пра тое, што мы перажылі. Гэта страшна казаць. І ўсё трагедыя, што з кожным годам нас становіцца меней і меней. Гэта жыццё. Народжаны чалавек павінен памеці, гэта зразумела. І прыйдзе час, калі не будзе ніводнага вянзю. І калі мы сёння не будзем расказаць, то праз 10 гадоў, праз 20 наогул забудуцца на гэтую трагедыю. Калі пачалася вайна, мне было 14 гадоў. Сёння мне ўжо 81. Колькі я яшчэ буду жыць? Ну яшчэ пагоўда, ну яшчэ год. І няма маладых вянзю канцлагераў. Усім сёння за 70 гадоў. Мы памром. Але мы хочам, каб пасля нас застаўся які-небудзь след...»

...І нават не сумняваюся, што ў нашай дзяржаве знойдуцца сродкі на будаўніцтва мемарыяльнага комплексу ў Трасцянецы.

Павел БЕРАСНЕЎ.
Фота аўтара.

ΔΟ, ΡΕ, ΜΙ

Перш чым звярнуцца да афіцыйных каментаў, яшчэ раз удакладнім «танальнасць» праблемы:

Аказваецца, і сапраўды: — адзін і той жа выкладчык, працоўны ў школе мастацтваў і ў агульнаадукацыйнай школе з музычным (эстэтычным) ухілам, — з аднолькавай вучэбнай нагруквай, аднолькаваы інтэнсіўнасцю працы — мае кардынальна розную працягласць працоўнага водпуску;

— трэнерам-выкладчыкам водпуску не эменшаны, а, наадварот, павялічаны (хоць з пазіцыі элементарнага разважнага сансу: гэта «два бакі аднаго медаля»);

Чым будучы займацца выкладчыкі ў летнюю спёку, калі вучні на канікулах? Проста сядзець побач са сваімі музычнымі інструментамі? Ці працаваць на іншых работах (рамонтных, сельскагаспадарчых і г.д.) — толькі вось як гэта стаўсца з працоўным кодэксам і ўмовамі кантракту?... ■ ■ ■

Алена ШЧАРБАЎЭВІЧ, галоўны юрысконсульт Цэнтральнага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, пазказвае тоўстыя стосы звароту ў выкладчыкаў дзіцячых музычных, мастацкіх школ і школ мастацтваў.

— *Звароты пайшлі ў сувязі з тым, што ў Лепалі арганізавані і пасад педагогаў работнікаў, працягласць асноўнага водпуску прыцягласці асноўнага водпуску з сютыямі подпісаў з усіх рэгіёнаў Беларусі. А напрыклад, ад сталічных педагогаў — 1024 подпісы. Усёго зварнуліся да нас каля дзвюх тысяч чалавек, 52 юрыдычныя асобы, — гаворыць Алена Паўлаўна.*

Беларускі прафсаюз работнікаў культуры, у сваю чаргу, накіраваў лісты ў падтрымку педагогаў ў адрас прэм'ер-міністра краіны, старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, у Камісію па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе ПП ЁС.

Прамежкавыя вынікі ўжо ёсць. Па нашай просьбе старшыня Камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзімір Здановіч і дэпутат Марыя Худая (да яе

таксама паступілі скаргі) звярнуліся ў Савет Міністраў. У адказе, падпісаным намеснікам прэм'ер-міністра Аляксандрам Косінчам, адзначваецца, што працавала пагадзяльна камісія з удзелам Мінікультуры, Мінадукацыі, Мінпрацы і сацабароны, Мінфіна: разгледзілася пытанне аб павелічэнні асноўнага працоўнага водпуску выкладчыкам дзіцячых школ мастацтваў. Былі вызначаны розныя меркаванні, у большасці — у падтрымку выкладчыкаў. Аднак у Мінпрацы і сацабароны іншая пазіцыя. Яе абгрунтаванне досыць няяснае: звяртаецца ўвага на неабходнасць прымянення Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.07.1999 г. № 29 «Аб дадатковых мерах па ўдасканаленні працоўных адносін у ўмовах іншых працоўных і вядучаў дзіцячых школ мастацтваў, дзе прадугледжана ўстанавленне дадатковай меры стымулявання працы работнікаў, што працоўныя па кантракте, — прадстаўленне дадатковага заахвочвальнага водпуску з захаваннем заробатнай платы працягласцю да



Сёлета спаўняецца сто гадоў з выхаду першага зборніка вершаў Янкі Купалы «ЖАЛЕЙКА».
 Яна спявала не святым, а грэшным
 Сарод валашак, а не ў панскіх залах —
 Нібы часіны новай вітала —
 Ці чуеце Жалейку ў дваццаць першым

Шалёным, касмаздэрным стагоддзі,
 Калі не чуоць нават стрэл у скроно,

СЁННЯ

Сонца	Усход	Заход	Дзёжныя дні	Месяц
Мінск	5.52	20.25	14.33	Апошняя квадра
Віцебск	5.39	20.18	14.39	Месяц у сюзор'і Скарыпіна.
Магілёў	5.43	20.15	14.32	Імяніны
Гомель	5.43	20.07	14.24	Пр. Вадзіма;
Гродна	6.08	20.39	14.31	К. Настасі, Яўгеніі, Лукаша,
Брэст	6.13	20.36	14.23	Лявона, Фелікса.



У суседзях

ВАРШАВА +10...+12°C	КІЕВ +10...+12°C	РЫГА +8...+11°C
ВІЛЬНЮС +10...+12°C	МАСКВА +7...+9°C	С.-ПЕЦЯРБУРГ +8...+10°C

22 красавіка

Дзве даты

1570 год — Іван Фёдаравіч, рускі першадрукар, у друкарні, заснаванай у Заблудаве (Гродзенскі павет), выдаў «Псалтыр з Часаслоўцамі» — богаслужэбную кнігу паўсядзённых малітваў, якая шырока выкарыстоўвалася ў той час як вучэбны дапаможнік.

1870 год — нарадзіўся Ульянаў (Ленін) Уладзімір Ільіч, рускі палітычны і дзяржаўны дзеяч, які сыграў вырашальную ролю ў змене жыцця ў XX стагоддзі, пралетарскі рэвалюцыянер і мысліцель, арганізатар Камуністычнай партыі і Саветскай дзяржавы, першы кіраўнік саветскага ўрада.

Чытама дня:
 «Спугны два віды дурняў: тыя, хто не сумняваецца ні ў чым, і тыя, хто ва ўсім сумняваецца».
 Шарль дэ Лін'е (1735—1814), бельгійскі дыпламат і пісьменнік.

У суд Ленінскага раёна горада Брэста паступіла заява аб аб'яўленні памерлым **РЭЗНІКА Сяргея Ігаравіча**, 19.08.1979 года нараджэння, урадзжэца г. Брэста, апошнім вядомым месцам жыхарства якога з'яўляецца горад Брэст, вул. Белаўзвыска, д. 10, месца знаходжання якога невядома.

Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра грамадзяніна Рэзніка С.І., паведамаць іх суду Ленінскага раёна г. Брэста па адрасе: г. Брэст, вул. Леанавіцкага, д. 1, па к. тэл. 23 34 86 на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Жывая зямля

ЖУРАВОВАЯ РАНИЦА

Вярнулася вясна, і пра гэтыя трыбляць журавы. Моцныя гартаннае гукі рэза разносіць далёка над палеткамі, балотамі і рачнымі разлівамі. Напэўна, не знойдзецца чалавека, якога б не кранула іх журботна-пранізівае песня. І нават не песня, а сапраўдны гімн вясне. Учарашні світанак заспеў мяне ў наваколлях вёскі Круча Крулянскага раёна і ад асалоды чуць журавовую пераклічку я літаральна нямеў. Здавалася, што птушкі, вярнуўшыся з выраю, даюць адна адной знак — далэйці, дома, шчасліва. Журавовая раница шчодрэ ўзнагародзіла мяне фотаздымкамі, на якім адразу пяць гэтых найцудоўнейшых стварэнняў прыроды. Кажуць, час, праведзены ў такім захалпенні, у лік жыцця не ідзе. Напэўна, так яно і ёсць.

Лесаліўнічэная гаспадарка Цяцерынскага лягаса мае добрую рэпутацыю дзякуючы захаванню і памнажэнню пагаюў дзікай жывёлы і яе разнастайнасці, разумнаму вядзенню паляванняў і развіццю ўмоў для турыстаў і аматараў прыроды. База адпачынку гэтай гаспадаркі ва ўрочышчы Падар — прыклад для падражання: такія забудовы — сапраўднае ўпрыгажэнне любімых ландшафтаў і ўзровень якасці какаласнага турыстычнага сэрвісу. Недарэмна ў час палявання на глушца і цецеруоў на базе свабодных месцаў не бывае — яшчэ за паўгода месцы ў «Падары» рэзервуюцца замежнымі паляўнічымі. І ў зімова-асеннія перыяды палявання на дзіка, лася, алёна таксама няпроста сюды патрапіць. І хоць надвор'е было «нялётным», я не адмовіўся зрабіць фота гэтай эстэтычнага спалучэння дзікай прыроды і штучнай забудовы — сажалкі і летняга доміка з мангалам на фоне сцяны вясновага лесу. Каб паказаць чытачам і паляўніцым усім і небудзь абавязкова там быць і па-сапраўднаму адвясці душ.

У паляўнічэнай Цяцерынскага лягаса Андрэя Шымчука праца не з прастых. З аднаго боку, ён займаецца планаваннем і правядзеннем паляванняў, размяркоўвае ліцэнзіі на адстрэлы. А з іншага боку, яго любімае паляванне — з фотаапаратам. Як вопытны і натхнёны назіральнік жывой прыроды, за 22 гады працы спасціг шмат сакрэтаў паводзінаў і звычай зверва, ведае



ляўнічэзнаўца «знайшоў» раницу і для мяне, каб разам паглядзець на гарачы бойкі цецеруоў і паслухаць журавіны гімн вясне.

На фотаздымках: «высвятленне адноснаў» паміж цецеруоў і журавінаў; куток палляўнічэнай базы ва ўрочышчы Падар; поле з журавінамі.
 Анатоль КЛЯШЧУК.
 Фота аўтара.
 Крулянскі раён.



ці Выява, якую стварыла на сасне смала-жывіца?

прыкладна 4 метраў ад зямлі, знаходзіцца выява, падобная на абраз. А вось што пра гэты выпадак расказала гаспадыня дома, пры яким расце сасна, Вера Шышкоўская.

— Мне ўжо 75 гадоў, а калі мой бацька купіў да ваіны гэты ўчастак, то сасна ўжо расла. Думаю, дрэву калі ста гадоў. У 2006 годзе мы спілавалі галіну, якая пачала ўсыхаць і нависала над вуліцай. Пэўны час на спіле нічога не было, а потым з'явілася выява, падобная на абраз.



ва ўсім разе, людзі ў падзямеллі ўмываліся, добра харчаліся і адсюль чыстыя ды здаровыя, а ў кожнай правяе бачыць цуд і знак вышэйшай сілы — рашэнне паспешлівае.

Цуд займае значнае месца не толькі ў хрысціянстве, але і ў іншых рэлігіях (юдаізм, іслам). Ды і рэлігія на сваёй сутнасці — гэта вера ў звышнатуральныя сілы. І цуд з'яўляецца тайнай, якая не паддаецца навуковаму аналізу, а калі тайна разгаданая, то цуд знікае.

Людзі часам хочучь мець дачыненне да часоўсі вялікага, надзвычайнага, і нейкае дзіва ў такім разе будзе вельмі своечасова: маўляў, вось і на мяне Усявышні звярнуў увагу.

Але ці трэба з нейкай тама надого пакаліцца дрэву ці хрысціянца на камень?

Калі на сённяшні цуд можна паглядзець, дакранацца, прааналізаваць, раскласці ўсё па паліцах, то як сёння спытацца з выносам?

Запал наўкол сасны спай, і я вярнуўся зазіраць на вул. М. Багдановіча, каб на свае вочы убачыць цуд. Ведаючы, што на спіле ёсць выява, я быў падрыжаны да гэтага. Сапраўды на сасне, на вышыні



Парады бывалых НАДВОР'Е І ДРАПЕЖНІК

Збіраючыся на рыбалку, мы абавязкова цікавімся прагнозамі метэаролагаў, а непасрэдна перад выездам выгледваем у акно. Гэта і зразумела: каму хочацца ўбачыць час, напрыклад, моцную пад праліўным дажджом? Бо рыбалка — гэта, у першую чаргу, задавальненне. Але ацэньваючы надвор'е толькі з пункту гледжання задавальнення могуць толькі пачатковцы, не спрактыкаваныя ва ўсіх тонкасцях вуджэння рыбалоў. Дасведчаны ж рыбалоў глядзіць на надвор'е зусім іншымі вачыма.

Рыбалоў больш за ўсё цікавіць пытанне: як той або іншы стан атмасферы паўплывае на паводзіны рыбы? Ці будзе яна актыўная і будзе сёння брацца ці не? Многім спрабуюць вызначаныя знешніх прыметах, вядомых толькі ім, прадказаць зыход рыбалкі. На «усе сто» такое атрымоўваецца не часта. Але ўсё ж такі-сякі агульняе заканамернасці ў паводзінах рыбы і адпаведна ў колькасці станючых вынікаў рыбалкі пры тых або іншых умовах надвор'я вылучыць можна.

«Раскладзём» надвор'е на асноўныя складнікі: тэмпературу, ціск, вільготнасць, кірунак і сілу ветру, наяўнасць воблачнасці і ападкаў. Паспрабуем разгледзець, як кожны з іх у асобнасці ўплывае на тое, як брацца рыба. Не асабліва спрактыкаваным у лоўлі драпэжнікаў, у прыватнасці спінінгам, можа здацца, што тэмпература паветра ўплывае толькі на выбар той або іншай рыбалоўнай адзежы. Гэта далёка не так. Магу з поўнай адказнасцю сказаць, што, напрыклад, стабільная на працягу некалькіх дзён і, што немалаважна, начэй, гарачае надвор'е самым адмоўным чынам адбіваецца на актыўнасці чыпука і судака. Крыху ў меншай ступені запалу ўплывае на актыўнасць акуня. Нізкая тэмпература ўзімку ў большай ступені адмоўна ўплывае толькі на жаданне самога рыбалоўна-спінніста ісці на рыбалку. Але практыка асобных «экстрэмалаў» усё ж паказвае, што пры морозе і ясным бясхмарным небе рыба брацца значна часцей, ды і буйная экзэмпляры ва ўлогах пры такіх умовах далёка не рэдкія.

Але з кожнага правіла ёсць выключэнні. Так, у самы гарачы перыяд ліпеня 2000 года пры абсалютным штылі на адным з пляткаводдзёў я патрапіў на самы сапраўдны жор разнастайнага драпэжніка, уключаючы жараха, буйнога чыпука і прыстойнаў акуня. Рэзкія перапады тэмпературы на працягу дня, як правіла, уведзюць у «здранценне»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ

Полное наименование юридического лица покупателя акций	Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения», тел.: 2919245, 2919246
Местонахождение юридического лица покупателя акций	220024 Минская обл., Минский р/н, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 76, пом. 3, ком. 168 тел.: 2919245, 2919246
Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которого приобретаются	Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения»
Количество акций, которое намеревается приобрести покупатель	42 000 (сорок две тысячи) штук
Цена, по которой покупатель намерен приобрести акции	10 000 (десять тысяч) белорусских рублей
Сроки, форма и порядок оплаты акции	Не позднее 30 календарных дней, следующих за днем подписания договора купли-продажи; оплата за акции производится перечислением денежных средств на банковские счета
Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций	220024 Минская обл., Минский р/н, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 76, пом. 3, ком. 168
Дата начала и окончания срока представления предложений акционеров на продажу акций	10.04.2008 г. — 25.04.2008 г. (включительно)
Дата начала и окончания покупки акций	28.04.2008 г. по 28.07.2008 г. (включительно).
Директор	П.А. Ларченко УИН 100079341
Гл. бухгалтер	Т.А. Козырева

Заверено Главным управлением Министерства финансов Республики Беларусь 15.04.2008 г.

Ідзі — да шлюбнага сезона!

У суботу на подыеме Нацыянальнай школы прыгажосці адбыўся паказ калекцыі вясельных строяў знакамітых італьянскіх атэльэ Аімеэ і Lubiati. Беларускія жаніі і нявесты смела могуць пазчыць цікавай і арыгінальнай ідэі для сукенак і касцюмаў — хутка пачынаецца шлюбны сезон!

Эфектнае дэфіле ўразіла ўсіх прысутных.

Кветкі і апладысменты атрымалі і мадэльеры, і мадэлі.

Фота: Мірэнды БЕГУНОВІЧ